

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
“БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ПАДАГАГЧНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ МАКСІМА ТАНКА”

**ВЫВУЧЭННЕ ГІСТОРЫІ ГОДНАГА КРАЮ
ЯК СРОДАК ПАТРУЛЯТЫЧНАГА
ВЫХАВАННЯ МОЛАДЗІ**

*Мітэрыйялы студэнцкай навукова-практычнай канферэнцыі
г. Мінск, 19 красавіка 2008 г.*

УДК 37.035.6 057.87

Рэдакцыйная калегія:

Кандыдат педагогічных навук, загадчык кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісторыі І.І. Багдановіч;
Старши выкладчык кафедры дапаможных гістарычных дысцыплін і методыкі выкладання гісторыі І.Л. Калечыш

Рэцензенты:

Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дубчін Д.У.
Кандыдат гістарычных навук, дацэнт Малюгін А.І.

Вывучэнне роднага краю як сродка паstryяльнага выхавання моладзі:
матэрыялы студ. навук.-практ. канф., — Мінск, 19 красавіка 2008 г. / Бел. дзярж.
пед. ун-т імя Максіма Танка: пад рэд. І.І. Багдановіча. — Мінск, 2008.— 88 с.

Друкуецца па рашэнні савета гістарычнага факультета БДПУ імя
Максіма Танка, пратако. № 7 ад 17 красавіка 2008 г.

У зборніку змішчаюцца малавядомыя звесткі з рэгіянальнай гісторыі
Беларусі. Разглядаюцца пытанні археалогіі, этнографіі і краязнаўства.
Адрасуецца студэнтам, выкладчыкам, аспірантам, настаўнікам і ўсім,
хто цікавіцца гістарычнай наукаі.

литературы. Следует заметить, что почти вся литература о районе датируется ещё советским периодом. В процессе работы над статьёй автор ознакомился с книгой о Куропатах Г. Тарнавского, где содержатся описание и анализ событий 1937-1941 гг. Также в работе были использованы новейшие сведения о Советском районе из брошюр, которые были изданы специально накануне празднования 940-летия Минска. Много информации о районе поведали мои родные. Эти материалы также были включены в работу.

МІНУЛАЕ Ў СУЧАСНЫМ

А. Давідоўскі, БДПУ

Кожны з нас хоць калісьці задумваўся аб tym, у якіх умовах жылі нашы продкі. Аднак, каб атрымаць адказ на гэта пытанне, не аваўязкова звяртасцца да спецыяльнай літаратуры. Яго можна атрымаць у выніку візіту да бабулі, калі яна жыве ў сельскай мясцовасці. Яе хата з іншымі гаспадарчымі забудовамі адлюстроўвае цэлую эпоху мінулага стагоддзя. I што вельмі цікава, той быт, які быў перададзены нам нашымі продкамі, яшчэ працягвае сваё існаванне, суразмерна ўключаючы ў сябе пэўныя рысы тэхналагічнага прагрэсу.

Гэта можна бачыць на прыкладзе хаты № 100 Давідоўскай Лідзії Піліпаўны, што знаходзіцца ў вёсцы Праснікі Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Яна пабудавана у сярэдзіне XX ст. замест старой, якая стала непрыгоднай для пражывання. Хата паставлена на падмурак з вялікіх камянёў. На іх – абрэзны брус. Падмурак замацоўвалі з дапамогай гліны і мякіх камянёў і толькі затым клалі падлогу. Пасля пабудовы хата была ашчлязана вагонкай, аднак не ўся, а толькі з боку вуліцы. Вокны і вуглы былі ўздошнены ўзорамі, выразанымі з дрэва. А ў пачатку дзвеяностых гадоў падмурак быў заліты цементным растворам і пабелены. Такі выгляд мае гэтая будынак у цяперашні час.

Да будынка хаты прымыкаюць гаспадарчыя пабудовы: адны з іх размешчаны перпендыкулярна, іншыя прымыкаюць да хаты з боку пляца. Усе яны выконвалі розныя гаспадарчыя функцыі. У падвале ветку захоўвалі сена, салому, акрамя гэтага там мог заходзіцца і рабочы інвентар селяніна, прадстаўлены граблямі, сітам. Трэба адзначыць, што меўся граблі двух відаў: поўнасцю драўляныя, якія ўжываліся першага гроўка, і жалезныя з драўлянай ручкай, якія прыйшли ім на змену. У tym ха будынку, але крыху далей размешчана хлебна-пекарня. Ён аддзелены ад падпавескай драўлянай сцяною. У ім знаходзілася хатнія жывёлы. Значную ролю адыгрывалі гаспадарчыя пабудовы, якія размешчаны перпендыкулярна хате. У іх, акрамя інструмента, захоўвалася збожжа, мука і іншыя рэчы, якія маглі спатрэбіцца ў гаспадарцы.

Сам будынак хаты складаецца з трох частак: хаты (месца, дзе пражывалі селянін са сваёй сям'ёю), сенцау, клаудоўкі. Хата невялікіх памераў, дзесяці калія 30-35 м², яна падзелена перагародкамі на некалькі пакояў. Бліжэй да дзвярэй з правага боку стаіць печ, але яна не датыкаецца ні да адной сцен-

хаты. У чырвоным кутку размяшчаецца канапа. Уверсе вісіць ікона, побач з ёю сатканы ручнік з прыгожай рознакаляровай вышыўкай. Але гэта месца не аблізу ў прагрэс. У хате ёсьць тэлефон, тэлевізор. Нават «сўмывальнік» ёсьць, каб рукі можна было памыць у памяшканні, а не бегчы на вуліцу, то асабліва зручна зімою пры вялікіх мразах.

Найбольшую частку усёго будынка займаюць сенцы. У пакой размешчана некалькі вялікіх шафаў ручнай работы, дзе захоўваліся прадукты харчавання. Там заўсёды моцна знайсці крупы, грэчку і нават, калі пашанцуе, смачныя ласункі. Летам у сенцах стаялі збаны з малаком, таму што ў гэтым пакой было працяглі і здней, чым у хате. Зімою – плеценыя кашы або лукошкі з дровамі для прапаладкі ў печы. Пакой аздоблены саматканым дываном, які вісіць на сцяне, і чека ўкімі вышыўкамі, якія былі змешчаны ў рамкі і цяпер нагадваюць каўчыны. У цяперашні час у гэтым пакой зноходзяцца яшчэ і халцэвінікі, які пераняў большасць функцый шафаў.

Сенцы вядуть у клаудоўку, дзе захоўваецца галоўны скарб сям'і. Ён прадстаўлены двума вялікімі і адным маленькім куфрамі. У іх знаходзіцца адзін чех, занавескі, фіранкі, а таксама ручнікі, вышыўкі якія з'яўляюцца прадметамі пракаўтасці гаспадыні. Даволі цікава аформлены сам пакой. Яго большая частка аблекена рознымі плакатамі і кінаафішамі. Выглядзе гэта вельмі прыгожа. У цяперашні час пакой выкарыстоўваецца для прыгатавання ежы.

З клаудоўкі можна патрапіць на вышыкі – сапраўдны «кландайк» старых, цікавых прадметаў. Там захоўваюцца розныя прадметы быту. Гэта збаны, на змену якім з'яўліся шкляныя банкі, чыгуны, лавы, посуд. Там можна знайсці красны ў разабраным становішчы, за якім яшчэ гадоў дваццаць таму назад стаяла Лідзія Піліпаўна і на якім быў сатканы не адзін ручнік. I, што самае цікавае, хаты і прайшло шмат часу, па сваёй якасці і трываласці гэтыя ручнікі не саступаюць фабрычным вырабам высокай якасці. Не менш цікавымі прадметамі з'яўляецца клець, у якой сушылі каубасы. Бакі і ніз аблеплены драўлянай стружкай, каб унутр да смачнага пачастунка не трапілі мышы.

Аб такіх прадметах, якія ў мінулым штодзённа былі ў гаспадарчым карыстанні, можна расказваць яшчэ шмат чаго цікавага, нягледзечы на тое, што яны ўжо даўно выйшлі з ужывання і замест іх існуе высакаякасная тэхніка. Аднак гэтыя рэчы адлюстроўваюць цэлую эпоху жыцця ў мінулым. Эпоху, у якой жылі нашы бабулі і дзядулі. I забываць яе нельга, бо гэта наша з вами гісторыя, а нагадваць аб ёй заўсёды будуць старыя рэчы.

КАМАЕДЗІЦА

Т. Долгач, БДПУ

Мала хто ведае, што ў пачатку красавіка адзначаецца свята ў гонар мядведзя – Камаедзіца. Адкуль з'яўліся гэтае свята ў календары беларусаў і якое месца займаў мядведзь у свядомасці нашых продкаў? Вытокі трэба шукаць у беларускай народнай творчасці.